

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 148 (6727) | 27 чэрвеня 1940 г., чацвер | ЦЕНА 10 КАП.

На карысьць сваёй соцыялістычнай радзімы

У нашым друку апублікаван зварот Усеазаўнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў да ўсіх рабочых, работнікаў, інжынераў, тэхнікаў і служачых да ўсіх членаў прафесіянальных саюзаў.

ВІСПС — гэта прафесіянальных саюзаў Савецкага Саюза аб'ядноўчых звыш 24 мільёны тружавіц краіны сацыялізму — звярнуўся за прапагандаю аб пераходзе на 8-гадзінны рабочы дзень, самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і ўстановаў. Гэты прапанова падмацавана жаданнем многімільённых людзей Савецкага Саюза іх абарона абаронаю свайго дзяржавы, яе больш умацаванне сваёй дабрабытам Чырвоную Армію, ваенна-марскі і паветраны флот. Наш народ добра разумее, што другая імперыялістычная вайна ўжо захавіла ў сваю арбіту больш палавіны насельніцтва зямнога шара. «Ва ўсім капіталістычным свеце — у Еўропе і Азіі, Амерыцы, Афрыцы і Аўстраліі — прамацоўшчы, транспарт, сельская гаспадарка падпарадкаваны інтарэсам вайны. Да ахвату завячана прасякае капіталістычнай эксплуатацыі, рабочы працуе па 10—12 і больш гадзін у суткі, адмежны ўсе нялюдзкія і свечныя гні. Шляхам такой усёуладнай ваяніцкай гаспадаркі імперыялістычнай дзяржавы каласальна павялічы вытворчасць усіх відаў уэрэжанаў».

Наш савецкі народ не можа застацца абдымаваным да палітычнай гонкі ўвэрэжанаў і капіталістычных краінах. Така гонка ўвэрэжанаў і ўсёуладнай ваяніцкай ўсіх гадзін гаспадаркі ў капіталістычных краінах стварае міжнародную абстаноўку, багату на нечаканасці.

Над кіраўніцтвам комуністычнай партыі большавікоў і правадзіраў народаў таварыш Сталіна Савецкі Саюз праводзіць паслядоўную, няўхільную палітыку міру. Але мы павінны заўважыць, што наша сацыялістычная радзіма знаходзіцца ў капіталістычным акружэнні. Імперыялістычныя дзяржавы, якія ўдзяляюць інтарэсам вайны, робяць усё для таго, каб умяшчаць і нашу краіну ў гэту вайну. Такое становішча стварае ваяную небяспеку для нашай радзімы.

Вось чаму так адважана і так гарача адабраць наш народ прапановы Усеазаўнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў, якія накіраваны на далейшае ўмацаванне гаспадарчай і абароннай магутнасці сацыялістычнай радзімы.

Рабочыя, работнікі, інжынеры, тэхнікі і служачыя Мінска, Віцебска, Гомеля, Бярозаў, Магілёва, Брэста, Барысавы і іншых гарадоў рэспублікі гарача вітаюць мерарышчы ВІСПС. Яг сардэчным падтрыманнем нашай радзімы, яны робяць прадзімны выхад — імпартны 7—8-гадзінны рабочы дзень на прадпрыемствах і ўстановах недастаткова для выканання вялікіх задач, якія ставяць перад нашай радзімай. Вось чаму ў сваіх рэзалюцыях, прынятых на сходах, рабочыя, работнікі, інжынеры і служачыя адважана выказваюцца за паложэнне рабочага часу да 8 гадзін і пераход на саміздзёны тыдзень. Усё гэта робіцца на карысьць нашага савецкага народа, у ім пашага пшчына, у ім пшчына нашых дзяцей.

Рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя мінскай картаграфічнай фабрыкі № 3 у аднагалосна прынятай рэзалюцыі пішучы: «Сутасная міжнародная абстаноўка абавязвае нас з асобнымі кіраваннямі і лепшымі аднагалоснасці сачыць за ўмацаваннем абароназдольнасці нашай радзімы. Павеічэнне працягласці рабочага дня да 8 гадзін, пераход на саміздзёны тыдзень і адданне суду летуноў і прадульшчыкаў раскрывае коласальныя магчымасці ў справе павышэння прадоўнай дысплыны і росту прадукцыйнасці працы і павышэння новых багаццяў і новых сродкаў абароны».

Рабочыя і служачыя палкам адабраць зварот ВІСПС. І гэта не вынажэна. Значная большасць рабочых і служачых нашай краіны часна і добрасумленна адносіцца да сваіх абавязкаў. На нашых

рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых мінскай картаграфічнай фабрыкі № 3 у аднагалосна прынятай рэзалюцыі пішучы: «Сутасная міжнародная абстаноўка абавязвае нас з асобнымі кіраваннямі і лепшымі аднагалоснасці сачыць за ўмацаваннем абароназдольнасці нашай радзімы. Павеічэнне працягласці рабочага дня да 8 гадзін, пераход на саміздзёны тыдзень і адданне суду летуноў і прадульшчыкаў раскрывае коласальныя магчымасці ў справе павышэння прадоўнай дысплыны і росту прадукцыйнасці працы і павышэння новых багаццяў і новых сродкаў абароны».

Рабочыя і служачыя палкам адабраць зварот ВІСПС. І гэта не вынажэна. Значная большасць рабочых і служачых нашай краіны часна і добрасумленна адносіцца да сваіх абавязкаў. На нашых

рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых мінскай картаграфічнай фабрыкі № 3 у аднагалосна прынятай рэзалюцыі пішучы: «Сутасная міжнародная абстаноўка абавязвае нас з асобнымі кіраваннямі і лепшымі аднагалоснасці сачыць за ўмацаваннем абароназдольнасці нашай радзімы. Павеічэнне працягласці рабочага дня да 8 гадзін, пераход на саміздзёны тыдзень і адданне суду летуноў і прадульшчыкаў раскрывае коласальныя магчымасці ў справе павышэння прадоўнай дысплыны і росту прадукцыйнасці працы і павышэння новых багаццяў і новых сродкаў абароны».

Рабочыя і служачыя палкам адабраць зварот ВІСПС. І гэта не вынажэна. Значная большасць рабочых і служачых нашай краіны часна і добрасумленна адносіцца да сваіх абавязкаў. На нашых

рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых мінскай картаграфічнай фабрыкі № 3 у аднагалосна прынятай рэзалюцыі пішучы: «Сутасная міжнародная абстаноўка абавязвае нас з асобнымі кіраваннямі і лепшымі аднагалоснасці сачыць за ўмацаваннем абароназдольнасці нашай радзімы. Павеічэнне працягласці рабочага дня да 8 гадзін, пераход на саміздзёны тыдзень і адданне суду летуноў і прадульшчыкаў раскрывае коласальныя магчымасці ў справе павышэння прадоўнай дысплыны і росту прадукцыйнасці працы і павышэння новых багаццяў і новых сродкаў абароны».

Рабочыя і служачыя палкам адабраць зварот ВІСПС. І гэта не вынажэна. Значная большасць рабочых і служачых нашай краіны часна і добрасумленна адносіцца да сваіх абавязкаў. На нашых

рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых мінскай картаграфічнай фабрыкі № 3 у аднагалосна прынятай рэзалюцыі пішучы: «Сутасная міжнародная абстаноўка абавязвае нас з асобнымі кіраваннямі і лепшымі аднагалоснасці сачыць за ўмацаваннем абароназдольнасці нашай радзімы. Павеічэнне працягласці рабочага дня да 8 гадзін, пераход на саміздзёны тыдзень і адданне суду летуноў і прадульшчыкаў раскрывае коласальныя магчымасці ў справе павышэння прадоўнай дысплыны і росту прадукцыйнасці працы і павышэння новых багаццяў і новых сродкаў абароны».

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб пераходзе на восьмігадзінны рабочы дзень, на сямідзёны рабочы тыдзень і аб забароне самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і ўстановаў

Згодна прадастаўлення Усеазаўнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў — Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР паставіў:

1. Павеічыць працягласць рабочага дня рабочых і служачых на ўсіх дзяржаўных, кааператывных і грамадскіх прадпрыемствах і ўстановах:

а) 7 да 8 гадзін — на прадпрыемствах з саміздзёным рабочым днём;

б) 6 да 7 гадзін — на работах з пасцігадзінным рабочым днём з выключэннем прафесій з школьнымі ўмовамі працы, на спісках, зацверджаных СНК СССР;

в) 6 да 8 гадзін — для служачых установаў;

г) 6 да 8 гадзін — для асоб, дасягнуўшых 16 год.

2. Перавесці на ўсіх дзяржаўных, кааператывных і грамадскіх прадпрыемствах і ўстановах работу з 6-дзённым на сямідзёны тыдзень, лічачы гэты дзень тыдня — няўсяля — днём адпачынку.

3. Забараніць самавольнае пакіданне рабочымі і служачымі дзяржаўных, кааператывных і грамадскіх прадпрыемстваў і ўстановаў, а таксама самавольны пераход з аднаго прадпрыемства на другое або з адной установы ў другую.

Пакіданне прадпрыемства і ўстановаў, або пераход з аднаго прадпрыемства на другое і з адной установы ў другую можа дазваляць толькі дырэктар прадпрыемства або начальнік установы.

4. Устанавіць, што дырэктар прадпрыемства і начальнік установы мае права і абавязанне даць дазвол на пакіданне рабочым і служачым прадпрыемстваў або ўстановаў без уважлівых прычын.

а) калі рабочы, работніца або служачы згодна заключэння ўрачоўна-прадоўнай экспертнай камісіі не можа выконваць ранейшую работу з прычыны хваробы або інваліднасці, а адміністрацыя не можа прапаставіць яму іншую падходзячую работу ў тым жа прадпрыемстве або ўстанове, або калі пенсіянер, якому назначана пенсія на старасці, жадае пакінуць работу;

б) калі рабочы, работніца або служачы павінен спыніць работу ў сувязі з залічэннем яго ў вышэйшую або сярэнюю спецыяльную навуковую ўстанову.

Адзускі работнікам і жанчынам служачым на цяжарнасці і родах захоўваюцца ў адпаведнасці з дзеючым законодаўствам.

5. Устанавіць, што рабочыя і служачыя, самавольна пайшоўшы з дзяржаўных, кааператывных і грамадскіх прадпрыемстваў або ўстановаў, перадаюцца суду і па прыговору народнага суда падлягаюць турэмнаму зняволенню тэрмінам ад двух да чатырох месяцаў.

Устанавіць, што за прагул без уважлівых прычын рабочыя і служачыя дзяржаўных, кааператывных і грамадскіх прадпрыемстваў і ўстановаў аддаюцца суду і па прыговору народнага суда кароюцца паграўча-прадоўнай работай на месцы працы на тэрмін да шасці месяцаў з утрыманнем з зароботнай платы да 25 проц.

У сувязі з гэтым адміністрацыя абавязваецца

завяшчэнне за прагул без уважлівых прычын.

Прапанаваць народным судам усе справы, указаныя ў гэтым артыкуле, разглядаць не больш, чым у п'яцідзёны тэрмін і прыгавары па гэтых справах прыводзіць у выкананне неадкладна.

6. Устанавіць, што дырэктары прадпрыемстваў і начальнікі ўстановаў за ўхіленне ад аддання суду асоб, вйнаватых у самавольным пакіданні прадпрыемства і ўстановаў і асоб, вйнаватых у прагулах без уважлівых прычын — прыцягваюць да судовай адказнасці.

Устанавіць таксама, што дырэктары прадпрыемстваў і начальнікі ўстановаў, прыняўшы на работу асоб, якія ўхіляюцца ад закона, самавольна пайшлі з прадпрыемстваў і ўстановаў, падлягаюць судовай адказнасці.

7. Гэты ўказ уваходзіць у сілу з 27 чэрвеня 1940 года.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль, 26 чэрвеня 1940 г.

завяшчэнне за прагул без уважлівых прычын.

Прапанаваць народным судам усе справы, указаныя ў гэтым артыкуле, разглядаць не больш, чым у п'яцідзёны тэрмін і прыгавары па гэтых справах прыводзіць у выкананне неадкладна.

6. Устанавіць, што дырэктары прадпрыемстваў і начальнікі ўстановаў за ўхіленне ад аддання суду асоб, вйнаватых у самавольным пакіданні прадпрыемства і ўстановаў і асоб, вйнаватых у прагулах без уважлівых прычын — прыцягваюць да судовай адказнасці.

Устанавіць таксама, што дырэктары прадпрыемстваў і начальнікі ўстановаў, прыняўшы на работу асоб, якія ўхіляюцца ад закона, самавольна пайшлі з прадпрыемстваў і ўстановаў, падлягаюць судовай адказнасці.

7. Гэты ўказ уваходзіць у сілу з 27 чэрвеня 1940 года.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН**.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН**.

Масква, Крэмль, 26 чэрвеня 1940 г.

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СССР

АБ ПАВЫШЭННІ НОРМ ВЫПРАЦОУКІ І ЗНІЖЭННІ РАСЦЭНАК У СВЯЗІ З ПЕРАХОДАМ НА ВАСЬМІГАДЗІННЫ РАБОЧЫ ДЗЕНЬ

У сувязі з артыкулам першым Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года аб павелічэнні працягласці рабочага дня да васьмі гадзін, Совет Народных Камісараў СССР паставіў:

1. Захаваць без змен існуючыя дзейныя тарыфы (або расцэны) стаўкі і

месячныя пасадыны аклады рабочых і служачых.

2. Павяічыць нормы выпрацоўкі і знізіць здельныя расцэны прапарцыянальна павелічэнню працягласці рабочага дня.

3. Правядзенне гэтай паставы ўскласці на народных камісараў дырэктароў прадпрыемстваў і начальнікаў устаноў.

Старшыня Соўнармама Саюза ССР **В. МОЛАТАЎ**.

Кіраўнік Справам Соўнармама Саюза ССР **М. ХЛОМАЎ**.

Працоўныя савецкай радзімы гарача адабраюць зварот ВІСПС

ЗВАРОТ ВІСПС ПАДТРЫМАЮЦЬ УСЕ ПРАЦОЎНЫЯ НАШАЯ КРАІНЫ

МАСКВА, 26 чэрвеня. У ноч на 26 чэрвеня на заводзе «Красный пролетарий» адбыўся мітынг рабочых другой і трэцяй змен. Присутнічала больш 1.000 чалавек. З вялікай увагай прысутныя выслухалі паведамленне сакратара Ленінскага райкома ВІП(б) тав. Гурэвіча аб звароце ІХ пленума ВІСПС.

З гарачай прамовай выступіў стыханец стругальчык т. Казанцаў.

— Зварот пленума ВІСПС падтрымаюць усе працоўныя нашай краіны, — заявіў ён. — Гэты зварот павінен стаць законам, накіраваным супроць лодыраў і прадульшчыкаў, на абарону кроўных інтарэсаў нашай радзімы. Мы працуем на сябе, таму лічым сваім абавязкам перайці на восьмігадзінны рабочы дзень і сямідзёны тыдзень.

У аднадушны прынятай рэзалюцыі чырвонопралетарыяў заўважылі:

«Мы гарача падтрымаем зварот пленума ВІСПС. Перадчынаць і ім мерарышчы адраджаць велізарную ролю ва ўмацаванні нашай любімай сацыялістычнай радзімы і даць новыя тысячы самалётаў, танкаў, вядучых суднаў, высокакласных станкаў. У рэзультат гэтых мерарышчы яшчэ больш павялічыцца прадукцыйнасць працы на нашых фабрыках і заводах, яшчэ вышэй паднімецца добрыбыт працоўных Савецкага Саюза.

Мудрая палітыка нашай партыі і Савецкага ўрада заўважылі накіравана на абарону інтарэсаў працоўных, на ўмацаванне першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы рабочых і савецкай вайны. Будзем жа і мы, чалавечы тружавікі Савецкай краіны, не складзючы рук прапанаваць на ўмацаванне гаспадарчай і абароннай магутнасці СССР».

(ТАСС).

Умацаванне магутнасці СССР — свяшчэнны абавязак працоўных

МАСКВА, 26 чэрвеня. 12 гадзін ночы. У калібравачным цэху завода «Серп і молот» незвычайна ажыўленне. Рабочыя сабраліся, каб сумесна абмеркаваць перадавы на радыё зварот ВІСПС. На адкрытым мітынгу першае выступіў стыханец тав. Рубіна. З вялікай натхненнем яна заўважыла, што рабочыя і работнікі лічачы сваім свяшчэнным абавязкам умацаванне магутнасці Савецкага Саюза і яны дружна, ад усяго серца падтрымліваюць мерарышчы, выслушваюць ВІСПС перад усімі працоўнымі.

— Наша краіна, — сказала яна, — не можа быць менш падтрыманай у вытворчасці неабходнай прадукцыі, чым капіталістычныя краіны. Мы, савецкія рабочыя, аддаём усё сваё сілы на тое, каб даць сацыялістычнай радзіме столькі металу, колькі патрэбуецца для абароны ад матчымага нападку імперыялістычных падымчыкаў вайны.

Майстар валачання тав. Зайцаў заўважыў у сваім выступленні: «У савецкага грамадзяніна клопаты аб ператэрорні СССР у непрыступную крошчэць ёсць найпершы абавязак». — Рабочыя, — гаворыць ён, — якія карыстаюцца алегучнасцю ў нас беспаробна, перабытаюць цэх завода на завод, не жадаюць часна працаваць, падтрываюць працоўную дысплыну, падсіпаюць страты народнай гаспадарцы і падраваюць абаронную магутнасць краіны. Іх треба судзіць і строга караць. Мы абавязаны з усёй сілай абрушвацца на гэтых людзей, пераіжджачых нам працаваць па-сацыялістычнаму.

У прынятай рэзалюцыі рабочыя гарача адабраюць прапанаваныя ВІСПС мерарышчы і заклікаюць рабочых і служачых скарыстаць да дна магчымасці дзейнага росту прадукцыйнасці працы ў СССР.

(ТАСС).

ЗА РАДЗІМУ, ЗА СТАЛІНА!

(Мінскі станнабудавнічы завод імені Варашылава)

На мітынгу прысутнічала 700 чалавек

Яшчэ да пачатку работ на рэспубліканскай заводскай саборы сабраўся група калібравачных рабочых, каб лепш пауць зварот Усеазаўнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў, перадаваемы па радыё.

У прыватнай гутарцы майстар т. Харнае, узаагароджаны ўрадам медалю «За трудовое отличие», слесар-стыханец т. Батвінкі і іншыя выказвалі сваю вялікую радасць.

— Вось гэта тое, аб чым мы і думалі, — сказаў майстар т. Лоскаў.

Неўзабаве пачаўся агудназаводскі мітынг. На пленуімі заводскага двара сабралася 700 чалавек.

Адзіна за адным выступілі стыханцаў, інжынер, майстар, вятчоны зварот ВІСПС аб увадзенні 8-гадзіннага рабочага дня, сямідзёнага тыдня і аб бягласнай

Множыць багацце нашай краіны!

ГОМЕЛЬ, 26 чэрвеня. (Нар. «Звезда»). З вялікім узіллям і найвышэйшым адареннем сустраў працоўны Гомель зварот ВІСПС аб устанавленні 8-гадзіннага рабочага дня, сямідзёнага тыдня і мерарышчы на барышце з летунамі, прадульшчыкамі і дэзарганізатарамі вытворчасці.

Сёння на прадпрыемствах і ва ўстановах гарача абдымаюць многалюдныя сходы, мітынгі, на якіх дэтална абмеркаваўся зварот ВІСПС. Усе выказаныя рабочых, інжынераў-тэхнічных работнікаў і служачых на мітынгах прыняты адным жаданнем — штодзёна павышыць прадукцыйнасць працы, умоваць магутнасць Чырвоную Армію, множыць багацце нашай сацыялістычнай краіны.

Мітынгі і сходы адбыліся на станнабудавнічым заводзе імені Кірава, абутковай фабрыцы «Праца», трыкатажнай фабрыцы «8 саваніка», наравозаважна-рамонтным заводзе і інш.

На сходы рабочых алейнага цеха завода імені Кірава слова ўзяў стыханец, п'яер майстар цеха т. Зайцаў. Ён сказаў:

— У звароце ВІСПС аб устанавленні

Голас чыгуначнікаў

Зварот ВІСПС да ўсіх рабочых, інжынераў-тэхнічных работнікаў і служачых аб пераходзе на 8-гадзінны рабочы дзень, на 7-дзёны рабочы тыдзень і аб забароне самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і ўстановаў гарача сустраў чыгуначнікаў Мінскага вузла.

26 чэрвеня на цахах і зменах усіх службаў вузла адбыліся многалюдныя мітынгі. На гэтых мітынгах выступілі рабочыя чыгуначнікаў гарача віталі зварот ВІСПС.

— Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і на 7-дзёны рабочы тыдзень, забарона самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і ўстановаў ўмацаваць нашу вытворчасць, — сказаў у сваім выступленні майстар цаха п'яермай прамыяў паравозаў Мінскага дзла тав. Перонскі. — Правядзенне гэтых мерарышчы забяспечыць паліпленне добрыбыт працоўных нашай краіны, яшчэ больш ўмацаваць абароназдольнасць. Мы, паравознікі, ад усёй душы вітаем зварот ВІСПС.

Таксама гарача адабраў зварот ВІСПС выступілі тав. Сурунговіч, Прохараў, Фролаў і іншыя. Усе яны заявілі, што ўвадзенне ў жыццё мерарышчы, пазначаных у звароце ВІСПС, адлюстроўвае мыслі і чаканні перадавых рабочых усяго Савецкага Саюза, у тым ліку і нас, работнікаў Мінскага паравознага дзла.

На мітынгу рабочых, інжынераў-тэхнічных работнікаў і служачых жыллёва-рамонтнай канторы Мінскага аддзялення Заходняй чыгункі стары кадравы рабочы, які мае 42-гадовы вытворчы стаж, тав. Окрант заявіў:

— Адабраўшы зварот ВІСПС, мы прыкладзем усё сілы і энэргію на паліпленне свайго работнага, на ўмацаванне нашай магутнай краіны. Увадзенне 8-гадзіннага рабочага дня дасць магчымасць нам вырабляць больш матэрыяльных каштоўнасцей, паліпшаць свой добрыбыт.

— Наша міруна палітыка, — сказаў у сваім выступленні лепшы стыханец пачыць тав. Таўцін, — патрабуе штодзёна ўмацавання магутнасці нашай радзімы.

Н. СТРЭЛЬЧАНА.

УРАДАВЫ ПРЫЁМ УДЗЕЛЬНІКАЎ ДЭКАДЫ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА У МАСКВЕ

26 чэрвеня адбыўся ўрадавы прыём удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Маскве, наладжаны Советам Народных Камісараў БССР. На прыёме прысутнічалі артысты Беларускага дзяржаўнага арцэна Дзіна Вялікага театра оперы і балета, Першага Беларускага дзяржаўнага арцэна Працоўнага чырвонага сцяга драматычнага тэатра, удзельнікі ансамбля Беларускай народнай песні і плясці, хора і аркестра народнага інструментаў, дзяржаўнага арцэна Працоўнага чырвонага сцяга фільмаў і БССР, удзельнікі калектываў мастацкай самадзейнасці, прымаўшых ўдзел у заключным каніерне дэкады ў Маскве.

Спрод прысутных сакратары ЦК КП(б)Б тт. Панамароў, Кулагін, Малін, Старшыня Соўнармама БССР тав. Кісялёў, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Наталевіч, намеснікі Старшыня Соўнармама БССР тт. Захарыч, Ванеў, уладнаважаны Камісіі Наргулінага Кантроля пры ЦК ВІП(б) на БССР тав. Захарыч, партгор дэкады, заг. оргінструктарскім аддзелам ЦК КП(б)Б тав. Эйдынаў, начальнік Упраўлення па справах мастацтваў пры Соўнармаме БССР тав. Озіркі, член Ваеннага Савета БАВА тав. Смакачоў, народныя камісары тт. Цанава, Курган, Гайсіч, Каган, Крунень, Спеланаў, Лойсёў, Галадзунка, Хацько, Шаўроў, Уралава, Гученкова, сакратар Мінскага абкома ВІП(б) тав. Матвееў, уладнаважаны Камісіі Савецкага Кантроля тав. Новажымаў, пракурор рэспублікі тав. Ветроў, народная артыстка ССР арцэна-носец Аляксандраўска, народная артыстка БССР арцэна-носец Глебаў, Владзімірскі, Млодэк, Лыніскі, Ждановіч, пісьмен-

нікі арцэна-носец Бандрат Крапіва, Якуб Колае, Міхась Лынькоў і іншыя.

Уступнае слова сказаў начальнік Упраўлення па справах мастацтваў пры Соў

УЗМОЦНІМ ГАСПАДАРЧУЮ І АБАРОННУЮ МАГУТНАСЦЬ НАШАЙ РАДЗІМЫ!

ДАДЗІМ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ І ЧЫРВОНАМУ ФЛОТУ ТЫСЯЧЫ НОВЫХ САМАЛЁТАЎ І ТАНКАЎ, ГАРМАТ І СНАРАДАЎ

У ІНТАРЭСАХ НАШАЙ РАДЗІМЫ

Ва ўсіх цехах мінскага станкабудаўнічага заводу імені Кірава адбыліся мітынгі, прысвечаныя абмеркаванню зварота ВЦСПС.

На мітынгу рабочыя новамеханічнага цеха выступілі стругальчыкаў-стаханавец т. Някарскі, майстар т. Крандэль, галоўны дырэктар заводу т. Мацшэ, стругальчык т. Янушкевіч, дырэктар заводу т. Золаў і іншыя.

Выступіўшыя гораца віталі зварот ВЦСПС. Яны гаварылі аб узросшай ваеннай небяспецы, аб неабходнасці яшчэ больш умацоўваць магутнасць нашай радзімы, аб мудрай палітыцы нашай партыі і ўрада. Іх словы былі прынятыя народнаю таварышчу Сталіну.

У адпаведна прынятай рэзалюцыі рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя заводу поўнасцю адабраць зварот ВЦСПС.

Прамова стаханавца т. Пякарскага.

— Таварышы! Зварот ВЦСПС поўнасцю адлюстроўвае нашы імкненні, нашы жаданні і імкненні. Наша краіна павінна стаць яшчэ больш магутнай. За гэтыя гады сталініскага лагідака мы набулі буднішняга заводу і фабрыкі, стварылі новыя галіны прамысловасці. Трэба, каб гэтыя пралетыяты пранавалі на ўсё магутнасць, трэба ўзяць ад тэхнікі ўсё да дна. А гэта залежыць толькі ад нас — рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых.

Мы самі гаспадары краіны і жыцця. Мы працуем на сябе, на сваю сацыялістычную дзяржаву, на карысць народа. І мы павінны працаваць так, каб забяспечыць нашай радзіме неабходную колькасць усяго відаў прадукцыі і тавараў.

Правільна ставіць пытанне ВЦСПС аб павышэнні рабочага дня, аб пераходзе на 7-дзённую тыдзень і аб мерах барацьбы з летунамі і прагульшчыкамі.

ШЛЯХ ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ

(Мінскі вагоннарамонтны завод імені Мяснікова)

Прысутнічала 450 чал.

Калі яшчэ ва ўсіх цехах кіпела работа, майстры і браггары перадалі рабочым аб працягненні мітынгу.

Стрелка гадзінніка наблізілася да 12. Гудок паведаміў аб пераносе на абеда. Больш 450 рабочых, работніц і інжынераў-тэхнічнага пераезда залюбілі пляпоўку дэзарганізаванага цеха. На імпрывізаваны трыбуну падняўся начальнік заводу інжынер тав. Бандрэнка.

Яскрава, чотка, акрэсленыя кожныя слова, чытае ён зварот ВЦСПС да ўсяго рабочага класа і інтэлігенцыі нашай радзімы аб неабходнасці павелічэння рабочага дня, пераходу з шасцідзёнка на семідзённую тыдзень і забароны самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і ўстановаў. Апошнія рэзалюцыя рабочыя сустракаюць доўга з зацікаўленымі аглядамі. Потым т. Бандрэнка расказаў, якое гістарычнае значэнне маюць гэтыя мерапрыемствы для ўздыму прадукцыйнасці працы і наважэння багатай у краіне.

— Мы ведаем, — гаворыць ён, — якую шкоду прыносяць прагульшчыкі і сацыялістычным прадпрыемствам, у тым ліку і нашаму заводу. Адны рабочыя не з'явіліся на працу, і сшыткавы канверт, затрымліваецца выкананне плана. Новы парадок пасудзіць шчырай абаронай інтарэсаў

Важнейшы сродок уздыму работы МТС

У аэролінах Мінска знаходзіцца Першая МТС. Людзі, якія працуюць у гэтай МТС, звязаны з каласальнай вытворчасцю і з горадам. Аны ў сваю чаргу выстулілі за тое, каб выхадны дні былі, як і ў каласальна раз у землі, другія ўсё чысцілі за шасцідзёнку, бо яны на працу рабочы былі звязаны з гарадскімі арганізацыямі, з Сельгаснабам, нафтабазай і інш.

Добра спрачаліся актывісты выхадных дзён, і ў МТС узялі шасцідзёнку. Потым убачылі, што гэта няцэльна для трактарных бригад, якія прыстасоўваюць свой выхадны дзень да выхадных дзён усяго калгаснікаў. І ў МТС узялі семідзёнку.

Але і гэта маза спрыяла палешанню работы. Заралася, што трактарысты па два дні прастойвалі з-за адсутнасці той ці іншай часткі. Сёння былі выхадны дзень ў МТС, заўтра — у Сельгаснабе.

Аб усіх гэтых існаваліх рашэннях неадкладна ўрада, аб лідэрах і летунах, якія дэзарганізуюць вытворчасць, гаварылі ўчора на мітынгу рабочыя Першай мінскай МТС. Мітынг ажуріў дырэктар МТС тав. Казлоў. Ён коротка расказаў аб звароне Усеагульнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў да ўсіх рабочых і работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых.

— Устаўленне 8-гадзінага рабочага дня для рабочых і служачых, устаў-

Аднадушнае адабрэнне

Аднадушным адабрэннем сустрапі зварот ВЦСПС работнікі Наркамветы БССР. Учора пасля работы адбыўся сход калектыва, прысвечаны абмеркаванню зварота. З інфармацыйна аб пленуме ВЦСПС выступіў намеснік наркома тав. Макаравіч.

Выступіўшы затым тт. Янона, Іофан, Дзяжко, Былінская гораца віталі рашэнне пленума ВЦСПС, як мерапрыемства, накіраванае на далейшы росквіт нашай радзімы, на яшчэ большае ўмацаванне яе абароннай магутнасці.

— Увядзенне 8-гадзінага рабочага дня і семідзённага тыдня, — гаворыць тав. Янона, — прымае велізарную карысць на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. У прыватнасці і ў нашым наркамале гэта мерапрыемства далажо наладзіць яшчэ больш гібкая і аператыўнае кіраванне фронтам народнай асветы ў рэспубліцы.

Усе выступіўшыя падкрэслілі, як першачарговую і неадкладную, задачу калгаснага работніка сістэмы наркамата праца-

ва з летунамі і прагульшчыкамі. Гэта неабходныя мерапрыемствы, і мы поўнасцю іх падтрымліваем.

Няхай жыве наша сацыялістычная радзіма!

Няхай жыве мудрая палітыка нашай партыі і ўрада!

Няхай жыве наш любімы правадыр і настаўнік родны Сталін!

Рэзалюцыя

Мы, рабочыя, інжынера-тэхнічныя і работнікі і служачыя станкабудаўнічага заводу імені Кірава, палкам і поўнасцю адабраем зварот Усеагульнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў.

Сучасная міжнародная абстаноўка патрабуе, каб Савецкі Саюз — наша вялікая радзіма, як адзіны і да канца паслядоўны барацьбіт за мір, быў заўсёды гатовым да адбіцця магчымых спроб умяшуху нас у вайну.

Наша краіна патрабуе больш танкаў, больш танкаў, самалётаў, снарадаў, больш метала, нафты і ўсяго таго, што ўмацоўвае нашу вялікую радзіму.

Мы вітаем зварот ВЦСПС і лічым, што наш урад узаконіць павышэнне рабочага дня, пераход на 7-дзённую тыдзень і мерапрыемствы па барацьбе з летунамі і прагульшчыкамі.

Мы абавязваемся навесті такі парадок, пры якім працуем мы нам рахунак «больш станкоў» будзе аплочан.

Няхай жыве наш любімы ўрад краіны сацыялізма!

Няхай жыве Цэнтральны Камітэт Усеагульнага камуністычнага партыі большавікоў — натхніцель найвялікшых перамог нашай краіны!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Прадпрыемства ад прагульшчыкаў, летуноў і розных дэзарганізатараў.

Адны за адным палыміваюцца работны на трыбуну. Гарачым патрыятызмам, бязмежнаю любоўю да радзімы, да вялікай партыі Леніна — Сталіна насычаны іх прамовы.

Добра прадэманстравалі аплываемы пачынае выступленні маладога рабочага т. Ганчарова. Ён заклікаў усея калектыву рабочых змагацца за выкананне кляўзуйнага плана па рамонтна вагонаў. Дадаткова рабоча гадзіна, — сказаў ён, — гэта шлях да новых перамог на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

У адпаведна прынятай на мітынгу рэзалюцыі рабочыя шпунц:

«Мы гораца адабраем і вітаем ініцыятыву ВЦСПС аб павелічэнні рабочага дня, аб пераходзе на семідзённую тыдзень і аб барацьбе з дэзарганізатарамі вытворчасці.

Мы абавязваемся яшчэ вышэй падняць прадукцыйнасць працы і даць у чэрвень дзяржаве адзін вагон звыш плана, а да Дня чыгуначніка — 3 вагоны, навесті рашучую барацьбу з летунамі, прагульшчыкамі і з усімі, хто будзе наіраць інтарэсы сацыялістычнай вытворчасці.

Навешваючы прадукцыйнасць працы, яшчэ шырэй разгорнем абарона-масавую работу і ператворым наш завод у непераступную крэпасць абароны».

Затым выступілі тт. Літварыч, Рысавец і іншыя.

— Важнейшае мерапрыемства, аб якім мы толькі што даведзіліся, — гаворыць старшы атрадам МТС тав. Рысавец, — мае асабліва вялікае значэнне ва ўмовах работ МТС. Нікому не скарот, што скарот каапіраваў і трактарысты нашай МТС да апошняга часу былі многа прагульшчыкаў. Асабліва вялікае пачуццё ў нас скарот вады і электрычнасці. Яны, быўшы, навушца, атрымаюць правы вядзіцеля і пакідаюць МТС. Увядзенне мер пакарання летуноў і прагульшчыкаў будзе абавязваць легкадушных людзей і дэзарганізатараў працы больш сур'ёзна адносіцца да дзяржаўнага прадпрыемства і ўстановаў.

У прынятай рэзалюцыі рабочыя і служачыя Першай мінскай МТС гораца падтрымліваюць важнейшае мерапрыемства, якое яшчэ больш умацоўвае акамацую і абаронную магутнасць краіны сацыялізма.

Ваш яшчэ лепш, адаваць усе сілы на карысць любімай радзімы.

Над бурна аплываемы ў частку большавіцкай партыі і вялікага Сталіна сход аднадушна прыняў пастанову.

«Зварот ВЦСПС — гаворыцца ў пастанове — адлюстроўвае інтарэсы нашага многамільённага народа, які стаіць на варце нашай радзімы. Мы павінны стаць яшчэ больш магутнай краінай як у гаспадарчых, так і ў ваенных адносінах, каб ніякая нечаканасць не застала нас з'янакчу.

Работнікі Наркамветы БССР просяць урад Савецкага Саюза аб хутчэйшым выданні закона аб павелічэнні рабочага дня. Мы, работнікі Наркамветы, абавязваемся яшчэ больш павысіць прадукцыйнасць працы і добрасумленнай працай праявіць свой патрыятызм і адданасць нашай радзіме. Мы прыяем усе меры да ўмацавання абароннай магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы».

СЛОВА КІРАЎЦАЎ

(Станкабудаўнічы завод імені Кірава)

На мітынгу прысутнічала 900 чалавек

ВЦЕБСК, 26 чэрвеня. (Па тэлефону). Абедзены перапынак. Кавалі, токары, ліцейшчыкі, слесары паміж сабою ажыўлена гутарыць. Увагу ўсіх прыкаваў зварот ВЦСПС, перададзены сёння па радыё. Рабочыя выражаюць сваё гораца адабрэнне па паводу наметаных у звароне мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне працоўнай дысцыпліны і павелічэнне прадукцыйнасці працы.

У 4 гадзіны, пасля работы, на заводскім двар адбыўся агульнагарадскі мітынг. Мітынг адравае старшыня заводу скага камітэта стары кадравы рабочы тав. Ханін. З вялікай увагай заслухалі рабочыя зварот ВЦСПС, які зачытаў тэхнік, агітатар заводу тав. Кароткін.

На канкретных прыкладах жыцця свайго заводу сакратар партбіра тав. Рутан-

ЗВАРОТ ВЦСПС ВЫРАЖАЕ ВОЛЮ ЎСЯГО НАРОДА

(Скура-галантарыйная фабрыка імені Куйбышава)

Прысутнічала 800 чалавек

З вялікім уздымам прайшлі зменыя мітынгі рабочых мінскай скура-галантарыйнай фабрыкі імені Куйбышава, прысвечаныя звароту ВЦСПС.

Выступіўшыя работніца-стаханавка чалавечнага цеха т. Сімон закліка:

— Зварот ВЦСПС аб пераходзе на 8-гадзіны рабочы дзень, на 7-дзённую рабочы тыдзень і аб барацьбе з летунамі і прагульшчыкамі накіраван на далейшы росквіт прадукцыйнасці працы і ўмацаванне гаспадарчай і абароннай магутнасці нашай вялікай радзімы.

Летуны і прагульшчыкі наносіць вялікія страты і нашаму прадпрыемству. Толькі за май і чэрвень гэтага года фабрыку пакінула 97 чалавек. Больш чым наладзіў абнавіў сеткаў рабочых і келіровавага цеха. Такія пачуццё рабочы сілы, безумоўна, шкода адбываюцца на работе фабрыкі.

Зварот выражае волю ўсіх працоўных Савецкага Саюза. Ён накіраван супроць летуноў і прагульшчыкаў, на стварэнне неабходных умоў для далейшага развіцця стаханавцкага руху.

Слова атрыкала стаханавка закрыйнага цеха т. Мееровіч. Яе гарачыя патрыятычныя

Узмоцні абаронную магутнасць нашай радзімы

МАГІШЭ, 26 чэрвеня. З вялікім нахвешнем сустрапі працоўныя горада Магілёва зварот ВЦСПС.

Многачыслныя мітынгі, прысвечаныя звароту ВЦСПС, адбыліся сёння на шаўковай фабрыцы імені Куйбышава, на швейнай фабрыцы, трубаўлішняй заводзе і радзе іншых прадпрыемстваў і ўстаноў горада.

У прынятай рэзалюцыі калектыву шаўковай фабрыкі іна:

«Мы вітаем і поўнасцю адабраем зварот ВЦСПС, накіраваны на ўмацаванне абарона-магутнасці нашай краіны, на паліпашэнне матэрыяльна-бывагых умоў працоўных, на рашучую барацьбу з дэзарганізатарамі вытворчасці.

У адказ на зварот ВЦСПС мы абавязваемся павысіць прадукцыйнасць працы і якасць выпускаемай нам прадукцыі, ўмацаваць працоўную дысцыпліну. Чыстны адносінамі да працы мы яшчэ больш умацоўваем нашу вытворчасць, умацнім абаронную магутнасць нашай краіны».

(БЕЛТА).

Зробім нашу краіну яшчэ больш багатай і магутнай

(Аршанскі ільнокамбінат)

ОРША, 26 чэрвеня. (Кар. «Звязды»). Яшчэ да таго, як заступілі на начную змену, многія рабочыя і работніцы прадзіянай фабрыкі Аршанскага ільнокамбіната паспелі паслухаць зварот Усеагульнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў, перададзены па радыё.

У 2 гадзіны ночы, у часе перапынку, ажуріўся мітынг. З хваляючымі прамовамі, прынікнутымі гарачай любоўю да радзімы, выступілі работніцы, рабочыя, майстры.

— Мы ад усяй душы, ад усяго сэрца падтрымліваем зварот ВЦСПС, — гаворыць ватэрчыцка Лізія Каласоўская. — Мы будзем часна выконваць і перавыконваць вытворчыя планы і нормы. Павелічэнне рабочага дня, стаханавіцкія металы работы створаць краіне сапраўднае багацце ўсіх чалавек і прадуктаў і яшчэ больш ўмацоўваць магутнасць нашай любімай радзімы.

Работніца Еўгенія Бычкова закліка:

— Капіталісты кінулі працоўныя ў мясарубку вайны, умацнілі гнёт і эксплуатацыю.

Наша краіна, якая праводзіць палітыку міру, знаходзіцца ў капіталістычным акружэнні. Мы павінны быць гатовы да ўсялякіх нечаканасцей. Для гэтага нам трэба больш гармац, кулямётаў, самалётаў, танкаў. Мы ахвотна і па-стаханавску будзем вырабляць усё неабходнае. Зробім нашу краіну яшчэ больш багатай, яшчэ больш магутнай.

У адпаведна прынятай рэзалюцыі рабочыя шпунц:

«Мы, рабочыя прадзіянай фабрыкі Аршанскага ільнокамбіната, гораца адабраем зварот Усеагульнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў, які накіраван на ўмацаванне абароннай магутнасці краіны, на яшчэ большае павелічэнне матэрыяльна-бывагых умоў працоўных, на рашучую барацьбу з дэзарганізатарамі вытворчасці.

Вось к прыкладу рабочыя станкабудаўнічага цеха Курнікі і Шалапасу. Завод на іх патрашу многа грошай, абычы працаваць на растачным станку, а яны ў лагоні за лютым рублём самавольна пакінулі свой завод. За пачатку года на заводзе зрабілі прагулы 94 чалавекі.

Тав. Рутанберг заклікаў усіх партыйных і непартыйных большавікоў мацаваць працоўную дысцыпліну, самааддана працаваць на вытворчасці.

У адпаведна прынятай рэзалюцыі тысячны калектыву кіраўцаў гораца падтрымлівае мерапрыемствы, выслушыты ВЦСПС.

Лішня гадзіна работы на нашых сацыялістычных прадпрыемствах — гэта новыя магутныя танкі, быстраходныя самалёты і іншыя віды ўзбраення нашай слаўнай Геранічай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Работы калектыву аднадушна прыняў рэзалюцыю, у якой гаворыцца:

«Рабочыя, інжынера-тэхнічныя работнікі і служачыя гораца адабраюць і вітаюць зварот пленума ВЦСПС, які накіраван на далейшае ўмацаванне магутнасці і абароназдольнасці нашай вялікай радзімы».

Мы абавязваемся працаваць яшчэ лепш, шырэй разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва і стаханавіцкі рух, павысіць прадукцыйнасць працы і дэтармінова і добраахвотна выканваць профплан на 1940 год.

Ішчэ часней згуртуемся вакол нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая ўвядзена вялікае нашу краіну ад перамогі да перамогі!

Няхай жыве мудрая сталінская палітыка міру!

Няхай жыве наш вялікі і мудры таварыш Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр і настаўнік родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, настаўнік і друг родны Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

КАЛЕКТЫЙ РАДЫЁЗАВОДА ВІТАЕ ЗВАРОТ ВЦСПС

На мітынгах прысутнічала наля 600 чалавек

З велізарнай будаўнічай пляпоўкай радыёзавада зыходзіліся рабочыя, работніцы і інжынера-тэхнічныя работнікі на мітынгу, прысвечаны звароту ВЦСПС. Зачытаў ваецца гэкет зварота. Апошнія словы яго ажыўляюцца дружымі аплываемымі. Будаўнікі поўнасцю адабраюць прапанову ВЦСПС. Слова бярэ арабра будаўніцтва т. Рольнік.

— Я выкажу думку ўсіх прысутных, — гаворыць ён, — калі сказаць, што выслушыты ў звароне ВЦСПС мерапрыемствы своечасовы і неабходны. Гэта дасць магчымасць яшчэ больш умацаваць магутнасць нашай краіны і зрабіць яе непераступнай крэпасцю.

— Ёсць у нашым асяродкі асобныя людзі, — гаворыць пясляр Цярэнцьеў, які ігноруе законы савецкага ўрада, інтарэсы народа, інтарэсы радзімы. Летуны дэзарганізатары вытворчасці падрываюць будаўніцтва, яны наўмысла робяць прагулы і потым патрабуюць звышпачына. Месяца выпадкі, калі самі прагульшчыкі патражалі дырэкцыі: «Калі мяне не зовліш за прагул, яе пад суд аддадуць».

ПЛЕНУМ МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

Учора на ранішнім пасяджэнні Пленуму Мінскага абласнога камітэта КП(б)Б была прынята рэзалюцыя па дакладу тав. Пейкіна аб падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю і загадкаў сельгаспадарчых прадуцтваў. Затым пленум заслухаў і абмеркаваў даклад загадчыка арганізацыйна-агалоўнага аддзела АБКМА тав. Кагана аб выніках прыёму ў рады ВКП(б) за першы студзень—чэрвень 1940 года і аб рабоце з новапрынятымі ў партыю таварышамі.

За пачаткі года Мінская абласная партыйная арганізацыя дала большага росту сваёй рабоце. Кандыдатамі ў члены ВКП(б) прынята 1.728 чал., у тым ліку 302 жанчыны, у члены партыі — 1.274 чал.

Вялікае палешанне жэнаўна саставіла прымаемых і не рэгулююць рост партыі ў палым. Да прыкладу, Варышэўскай РК КП(б)Б (г. Мінск) 48 арганізацый, 18 урачоў, 85 інжынераў і тэхнікаў.

Аднак асобныя райкомы партыі ростам партыйных радоў дагэтуль кіруюць дрэнна. Не прымаюць мер да ўнясення ў рады ВКП(б) людзей вылучаных прафесійных працаўладальнікаў і сельскай гаспадаркі.

Некаторыя райкомы сістэматычна не вывучаюць саставу прымаемых і не рэгулююць рост партыі ў палым. Да прыкладу, Варышэўскай РК КП(б)Б (г. Мінск) за пачаткі года прынялі ў кандыдаты партыі 204 чал., сярод іх рабочых толькі 36.

Незадавальняючы рост па некаторых сельскіх райпартарганізацыях за лік калгаснікаў і асабліва людзей вылучаных прафесійнай сельскай гаспадаркі. Бягомльскі райком партыі прыняў кандыдатаў у члены ВКП(б) 38 чалавек, сярод іх калгаснікаў усяго 10. 37 кандыдатаў партыі прыняты Варышэўскім райкомом, толькі адзін трактарыст і адзін камбайнер. 33 кандыдаты партыі з 44, прыняты Заслаўскім райкомом, з'яўляюцца службовымі. Аналагічна становіцца ў Чэрвеньскім раёне. Сярод прынятых у кандыдаты партыі па гэтым раёну няма трактарыстаў, камбайнераў, настаўнікаў пачатковых школ. Гэтыя-ж неахопленыя месцы ў Пухавіцкай, Халоненіцкай і іншых райпартарганізацыях.

Тав. Каган прымае факты забавы некаторымі партарганізацыямі лясно-агалоўнага прызначэння індывідуальнага адбору ў партыю.

Партыйная партарганізацыя Сладкай электрастанцыі прыняла ў кандыдаты Б. які, як потым вынілася, асцяж неўладкаваўся з асабліва важным фактам біяграфіі. Прыняты ў кандыдаты ВКП(б) партыйная партарганізацыя мінскага станбаўдучага завода імя Кірава В. быў сумніў — першы раз з перавышнем не ўдзя і другі раз за хабарніцтва; рэжым выключыўся з рады ВКП(б). Факты несур'ёзных адносін да партыі ў партыю маюць месца ў партыйных партарганізацыях Халоненіцкага, Бягомльскага, Дзяржынскага, Пухавіцкага, Крупскага і іншых раёнаў.

Дакладчыца звяртае ўвагу членаў пленума на тое, што райкомы, аздаўляючы ў прыёме ў партыю таварышамі партыйна-агалоўнага прызначэння, не ўказваюць апошнім на іх памылкі. З 101 вышукі агляда райкомамі рэзюмэ партыйных партарганізацый аб прыёме ў партыю толькі 27 абмеркаваны на сходах гэтых партарганізацый. Такі парадак не выхоўвае ў членаў партыі пачуцця адказнасці за рост рады ВКП(б), а сапраўды паўтарэнне памылак.

У некаторых раённых партарганізацыях маюць месца і такія выпадкі парушэння статута ВКП(б), калі члены партыі даюць рэкамендацыі таварышам, якіх яны ведаюць па сумеснай рабоце менш аднаго года. Так, член партыі Понікевіч (партыйная партарганізацыя Чэрвеньскай МТС) даў рэкамендацыю для ўступлення ў кандыдаты ВКП(б) тав. Кузнец, якога ён ведае толькі на працягу 8 месяцаў. Райком партыі не разглядаў на гэты факт парушэння статута ВКП(б). Ён механічна аказаў на 4 месяцы разглядаў пачынаючы аб прыёме ў кандыдаты ВКП(б) тав. Кузнец.

Недапушчальнае спешка пры прыёме ў партыю дапускае Мінскі сельскі райком ВКП(б). Нядаўна на бюро райкома абмяркоўвалася пытанне аб прыёме ў кандыдаты ВКП(б) тав. В.

На пытанне, ці знаём В. з статутом ВКП(б), ён адказаў адмоўна. Тав. Сакратар РК тав. Прымышкі пралагнаваў сакратара партыйнай партарганізацыі пайсці ў другі пачок і азнаёміць тав. В. з статутом ВКП(б). У канцы пасяджэння бюро тав. В. быў прыняты ў кандыдаты партыі. Тав. Прымышкі, відаць, быў уняўнен, што за некалькі гадзін тав. В. сур'ёзна азнаёміўся з статутом і праграмай ВКП(б).

Гаворачы аб значным палешанні работы з кандыдатамі і малымі членамі партыі, тав. Каган спыніўся тэжсама і на недахопах у гэтай справе. Той факт, што сярод кандыдатаў у члены ВКП(б) 1.331 таварыш мае прафесійнае спецыяльнае адукацыю і культурнага ўзроўню, не прыглядаюцца да выканання партыйных даручэнняў. У выніку атрымаліся ад партыйнага жыцця, на працягу года не наведваюць сходаў і не пачынаюць партуносаў.

Па дакладу тав. Кагана разгарнуліся ажыўленыя спрэчкі.

Сакратар Мінскага ГР КП(б)Б тав. Власаў гаворыць аб некаторым аясненні палешанні саства гарадской партыйнай арганізацыі. Пасля ісправдана-выбарнага сходаў партыйна-агалоўнага прызначэння сталі лепш забяспечаны пачынаючы росту рады ВКП(б), больш узялі ўвагу работу з малымі членамі партыі. У партыйнай партарганізацыі станбаўдучага завода імя Варышэўскага ўсе кандыдаты партыі вучацца, удзельнічаюць у партыйна-агалоўнага жыцця, выконваюць партаручэнні.

Значна палешылася справа з прыёмам у партыю ў партыйнай партарганізацыі аўтоўскай фабрыкі імя Гельмана. Сярод прынятых у партыю за апошні час вялікі працэнт людзей вылучаных прафесійна. Тав. Власаў гаворыць і аб недахопах, якія яшчэ ёсць у рабоце гарадской партарганізацыі.

Касамод, гаворыць сакратар Мінскага абкома ЛКСМБ тав. Кулікаў, адзін з асноўных рэзерваў, адкуль партыя чэрпае сваё палешанне. Аднак у раёне раёнаў неўладкаваўся з асабліва важным фактам біяграфіі. Прыняты ў кандыдаты ВКП(б) партыйная партарганізацыя мінскага станбаўдучага завода імя Кірава В. быў сумніў — першы раз з перавышнем не ўдзя і другі раз за хабарніцтва; рэжым выключыўся з рады ВКП(б). Факты несур'ёзных адносін да партыі ў партыю маюць месца ў партыйных партарганізацыях Халоненіцкага, Бягомльскага, Дзяржынскага, Пухавіцкага, Крупскага і іншых раёнаў.

Аб недастатковым кіраўніцтвам абкома КП(б)Б работай раённых партарганізацый гаворыць сакратар Пleshаніцкага РК КП(б)Б тав. Ходан. Ён заявіў, што прадаўцы абкома больш прыязджаюць у раёны па гаспадарчых пытаннях і менш за ўсё цікавіцца становішчам унутрыпартыйнай работы.

Сакратар Сталінскага РК КП(б)Б (г. Мінск) тав. Бударынін адзначае, што кіраўнікі некаторых партыйных партарганізацый ігнаруюць ахвоту ўсіх кандыдатаў партыі вывучэннем «Карткі курса гісторыі ВКП(б)». Яны не лічаць за ўдзя ВКП(б) на сваёму ўзроўню агульнага і партыйнага развіцця яшчэ не падрыхтаваны да вывучэння гісторыі партыі. З гэтымі таварышамі трэба арганізаваць вывучэнне статута і праграмы ВКП(б), багучай палітыкі, прывіць ім густ да мастацкай літаратуры.

У апошні час, — заявіў тав. Бударынін, — да кіраўніцтва многіх партыйных партарганізацый прыйшлі новыя, маладыя кадры, таварышы, не маючы дастаткова вопыту ўнутрыпартыйнай работы. Трэба сур'ёзна пачаць аб сістэме вучобы гэтых кадраў.

У спрэчках выступілі таксама тт. Гершман, Тарасаў, Мачудзкі, Кізіць, Прымышкі, Шорхан, Міронаў і Камановіч.

Пленум прыняў разгледзець пытанне па дакладу і на гэтым закончыў сваю работу.



Сельгаспачыню запіўных лугоў у калгасе «Вывалення» (Пухавіцкі раён, Мінская абласць). На здымку: брыгада касцоў № 1, якая выкопала норму на 200 проц. Фото І. Шышко (фотарэдакцыя ВЛТА).

ЧАРАПАШЫМІ ТЭМПАМІ

БАГУШЭўСК. (Мар. «Звязды»). 7 чэрвеня бігувача года на пасяджэнні раённага камітэта партыі стала пытанне аб ходзе рамонтна ўборачных сельгаспадарчых машын па Багушэўскай і Стайскаўскай МТС. Банастаўраваўшы, што рамонт машын як у МТС, так і ў калгасе яшчэ на сутнасці не пачаў, райком партыі вынес наступнае рашэнне:

«Указан, дырэктарам МТС на першым месцы пачаць рамонт сельгаспашын. Рамонт камбайнаў скончыць 15 чэрвеня, а аэтактыв машын — 1 ліпеня.»

З таго часу прайшло больш двух тыдняў, а во, як гаворыцца, і пачер там. Рамонт машын яшчэ на сёння як след не разгорнуты. Работа праводзіцца маруднымі тэмпамі.

Вялікі непрыяздую карціну нам прышоў сустрэць у Багушэўскай МТС (адрэктар тав. Гальванак). З 15 ільноперабілак, 3 камбайнаў і 14 малагарняў фактычна апрамагантвана толькі 7 ільноперабілак і 4 малагарні. Што датычыць камбайнаў, то ні адзін з іх яшчэ не адрамантаваны.

Нама людзей, няма з ім працаваць, — скарыціна механік МТС тав. Ласанюў. І сапраўды, асноўнай прычынай непадрыхтаванасці маруднага рамонтна з'яўляюцца акумуляцыя карваў камбайнераў, ільноперабільчыкаў, трактарыстаў, якія павінны ў сучасны момант праводзіць рамонт сваіх машын. На рамонт ільноперабілак, напрыклад, заняты толькі два чалавекі, а патрэба 10. Такое-ж становіцца і на іншых участках. Ні адна рамонтная брыгада поўнаасцю не ўкамплектавана.

3. ЛАРЫСАУ.

Дзе-ж людзі МТС, куды пацяваліся яе кадры?

Людзі ёсць, але яны параз'ехаліся хто куды: адны паехалі на сваіх справах у гарады, другія — аселяюцца дома, у калгасе. Дырэктар-ж МТС нічога не робіць, каб сабраць гэтых людзей і сапраўднаму прыступіць да рамонтна работных машын.

Наогул трэба адзначыць выключна беспалапотносць адносін дырэктара МТС да ўкамплектавання сваёй майстэрні. Справа захопіла да таго, што з-за недакрату аднаго каваль з'явілася рал падрыхтоўчых рамонтных работ. Адзін каваль, які ёсць у майстэрні, не ў стане сапраўднае забяспечыць падрыхтоўку ўсіх неабходных дэталей.

Рамонт машын велімі таргозіць таксама адсутнасць рады запасах частак. Да камбайнаў, напрыклад, некалькі такіх дэталей, як з'ездзікі, ланцугі Галі, доўгія нажы і інш. Асабліва дэталі, як напрыклад утулкі, можна з поспехам вырабіць у сябе ў майстэрні, але іх няма каму адтаваць; у майстэрні няма токара.

Не лепш абстаіць справа з рамонтна трактарнага парка. Трактары адрамантаваны толькі на 30 проц.

Паражалівае становіцца з рамонтна ўборачных сельгаспадарчых машын у Стайскаўскай МТС (дырэктар тав. Онухавіч). З падрыхтоўчых рамонтна 5 камбайнаў, 9 ільноперабілак і 7 трактарных малагарняў ні адна машына яшчэ не адрамантавана.

Вялікі марудна ідзе рамонт уборачных машын таксама ў саміх калгасе («Улярнік», «Застаголле», «Рассвет», «Чырвоны Пастрычкі» і інш.).

ПАБУДОВА ПРАСЦЕЙШАГА СУШЫЛЬНАГА НАВЕСА

Рэкамендуемы сушыльны навес спецаздава тэпу адрамантава прастайшога пабудовы і яго аэканамічнай эфектыўнасцю. Сушыльны навес прызначацца для натуральнай сушкі зярна, што з'яўляецца адной з асноўных і аэканамічных задач ўборкі.

Будынак сушыльнага навеса мае ў плане форму выцягнутага прамавугольніка даўжынёй па асях стоек 30,1 м і шырынёй — 9,0 м. Агульная вышыня будынка да верху каньковага прагону страхі — 6,5 м, вышыня сцен ад паверхні планіроўкі да цэнтры падстрапільнай абваіцы — 3,7 м. Па ўсяму перыметру сушыльнага навеса робіцца гліна-дэбравава адметка шырынёй 0,7 м, якая ахоўвае яго ад пранікнення дэжджавых вод.

Будынак з усіх бакоў робіцца адкрытым з мэтай лепшага праветравання зярна.

Сушыльны навес робіцца на ўжонаных і зямлю стоек. Знадворна стойкі дыяметрам 20 см і ўнутраныя — дыяметрам 18 см, закрываюцца ў зямлю на глыбіню не менш аднаго метра, прычым закрываюцца канцы стоек папярэдне абшчытаюцца па павольным агні або абшчытаюцца і апрацоўвацца ў зямлю на падкладкі з пластык-картышоў (шыпавані). На вышыні 1,25 м ад гледаць паміж знадворнымі стоекмі па асях па правальнаю боку — 2,0 і 2,9 метра, а па бакавым стаянках — 2,0 і 2,5 метра (гэтыя стаяны). Паміж унутранымі стоекмі размеры тыя-ж, што і паміж знадворнымі. На верху знадворных стоек па ўсёму перыметру робіцца абваіца-насадка з барвенна дыяметрам 20 см, абшчытага на адзін кант, якая ўкладваецца па шыпавані драўляных стоек.

Дах складаецца з барвенчатых наслонных страпіл дыяметрам 16 см, якія апрацоўвацца на прагону, укладваюцца па шыпавані на ўнутраных стоек і на абваіцу-насадку, укладваюцца па знадворных стоек. У верхняй частцы страпіл працягваюцца скаціў звязваюцца паміж сабой схваткамі-рыгеламі з парных дошак таўшчынёй 4 см, а па кутах страпіл звязваюцца схваткамі са стоекмі сцен з дошак у 4 см. Страха сушыльнага навеса робіцца з драўніны, фінскай

стружкі, гонтаў і цёсу, а пры адсутнасці гэтых матэрыялаў можа быць пакрыта гліна-саламой таўшчынёй 12 см. Абрашотка пры ўсіх варыянтах страхі робіцца з жордак дыяметрам 6—7 см, а пры гліна-саламай страхе — з жордак дыяметрам 8 см. Ухіл страхі робіцца на 32 градусы. Пры даным ухіле гонтавую страху трэба рабіць у два слай, з фінскай стружкі і драўніны — у тры слай, з 2,5 см. дошак, укладваюцца перпендыкулярна каньку ў два супольныя рады. Перад насліпам дошкі абструбаюцца зверху, а для верхняга раду і з кромак і прадрозваюцца, каб вада не магла сплываць на кромку дошкі. Дошкі верхняга раду ўкладваюцца ў перакроў шую першага раду. Не рэкамендуецца рабіць цёсавую страху ў разбежку, бо такая страха, даючы некаторую эканомію ў колькасці матэрыяла, не забяспечвае ад прашчавання.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Падлога робіцца землябетонная. Для гэтага існуючыя расліны няст зямлі падвыграюцца планіроўкай, штыгаваннем і ўтрамбованнем. Для сушкі зярна робіцца на вышыні два ярусы спаложкаў з борнікам на краях з астраўных дошак, звязаных у чырвік або ў шпунт. Аднак пры патрэбнасці можа быць задаткова скарыстана падлога, на якой на спецыяльнаму насліпу з накаткі або сушых дошак, або ў краіны вышукі з сухой саламай укладваюцца брэзенты, мяшы або рогожкі, шытыя ў вялікія палатнічы. Пры адсутнасці дошак з'ямыні сплываць можа не рабіць і спужу праводзіць у снігах.

Грандыёзная дэманстрацыя працоўных Каунаса

КАУНАС, 25 чэрвеня. (ТАСС). Гісторыя літоўскага народа не ведае такіх светлых і радзінных дзён, якія перажывае Літва зараз.

24 чэрвеня на заклік камуністычнай партыі Літвы выйшлі на дэманстрацыю дзесяткі тысяч рабочых, служачых і працоўнай інтэлігенцыі Каунаса. У дэманстрацыі прымаў удзел 70 тысяч чалавек.

Увесь дзень працоўныя горада рыхтаваліся да гэтай дэманстрацыі. Металісты, ткачы, чыгуначнікі, гарбары, харчавікі, настаўнікі, вучоныя сабраліся на дэманстрацыю, каб выказаць глыбокую падзяку вялікаму Савецкаму Саюзу і яго правядзеным да тэтай дэманстрацыі. У аказаванні літоўскаму народу. На прапрыемствах, на ўстаноўках і навуковых установах, на спартыўных пляцоўках, — усюды пісаліся лозунгі, плакаты, транспаранты. Парэты таварыш Сталіна, Молатава, Варашылава, Тымашэнка, аб'яваўшыя грымлямі кветкаў, можна бачыць у кожнай калоне.

Стрэлка набліжаецца да 18 гадзін. Кожная калона дэманстрантаў па ўзорным парадку заняла сваё месца на плошчы. Грымціць вясёлая, радзінная песня. Раздаюцца воплёкі ў чэсьць таварышоў Сталіна, Молатава, у чэсьць Савецкага Саюза.

Рэўна ў 18 гадзін на мясцовым часу пачынаецца мітынг працоўных Каунаса. З хваляючай прамой выступілі член Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі Літвы тав. Давіс.

«Няжка змайшлі словы, — гаворыць тав. Давіс, — каб выказаць падзяку нашаму вялікаму правяду і настаўніку таварышу Сталіну і савецкаму ўраду, які

варуны Літве Вялікую і заключылі з ёю дагавор аб узаемадапамозе. Банда Сметоніса і Скуцаса зрынула выкапанне гэтага дагавора. Сметонаўны прышлі ў Вялікую з паргомамі і насіламі.

Цяпер Чырвоная Армія ў другі раз вызвала Вялікую і разам з тым дапамагла вызваліцца ўсюю літоўскаму народу. Камуністычная партыя аб'явае сваё поўнае падтрыманне ўраду Паленіса ў яго пэўнай і пачотнай рабоце на будучыню працоўнай Літвы.

Громам ашалыментаў і крыкамі «ура», «нале», «няхай жыве таварыш Сталін», «няхай жыве Чырвоная Армія» адказваючы прысутныя на словы Латвіса.

На мітынгу выступілі рабочы Шумаўскас, прадстаўнік камсамола Літвы Бялуэскас, былы палітвязьленны Вініціс, дэлегат чыгуначных майстэрняў Варэдзіска, прадстаўнік жанчын горада Марыямполь — Палагонэ і іншыя.

Міністр унутраных спраў Літвы Гедзіла зварнуўся да дэманстрантаў з прамоваю, у якой заклікаў іх, кляпоўчыцца аб ізаляцыі быту працоўных, стварэнне новае міністэрства працы, якое будзе аб'яднае пэўнамі працы, зарплата і абарона эканамічных прав працоўных.

Затым дэманстранты пад грымлямі «ура» і «ура» атэстуваліся і гукі «Інтернацыяналу» атэстуваліся прымаючы тэкст прыватнага тэлеграму таварышу Сталіну і разнабойно з патрабаваннем легалізацыі камуністычнай партыі, камсамола, профсаюза.

Пасля мітынга пачалася небывалая ў гісторыі Каунаса дэманстрацыя.

Радзінным патокам дэманстранты хлынулі на вуліцы горада.

УМОВЫ ПЕРАМІР'Я ПАМІЖ ІТАЛІЯЙ І ФРАНЦЫЯЙ

БЕРЛІН, 26 чэрвеня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што пагадненне аб перамір'і паміж Італіяй і Францыяй мае наступныя артыкулы:

Артыкул 1. Францыя спыняе ваенныя дзеянні супроць Італіі на французскай тэрыторыі, на Французскай Паўночнай Афрыцы, у калоніях, на маньчжурскіх тэрыторыях, а таксама на моры і ў паветры.

Артыкул 2. Італьянскія войскі астаюцца на дзесяціх імі перададзых частках на ўсёх тэатрах ваенных дзеянняў у гэты час перамір'я.

Артыкул 3. На французскай тэрыторыі на ўвесь час перамір'я дэмілітарызуецца зона паміж лініяй, указанай у артыкуле 2, і лініяй, якая знаходзіцца на працягу ад адлегласці 50 кілометраў ад гэтай лініі. У тым жае дэмілітарызуецца на ўвесь час перамір'я зона паміж пераграніччэй лініяй і французскай тэрыторыяй і лініяй, указанай на прыкладанай карце. У Альжыры і французскіх раёнах, у Паўднёвым Альжыры, якія мяжуюцца з Італіяй, дэмілітарызуецца на ўвесь час перамір'я зона паміж пераграніччэй лініяй і французскай тэрыторыяй і лініяй, праходзячай паралельна да яе на адлегласці 200 кілометраў адолю.

Пасля будучага прадаўжэння ваенных дзеянняў Італія супроць Брытанскай імперыі і на час перамір'я, усё французскае ўзброенае Сомалі дэмілітарызуецца. У час перамір'я Італія будзе мець поўнае і неабмежаванае права скарыстаць порты і партовыя збудаванні Ламбуці, а таксама французскі ўчастак чыгуначнай лініі Ламбуці—Адыс-Абеба для перавозак усіх відаў грузаў.

Артыкул 4. Указаныя ў артыкуле 3 зоны, падлягаючыя дэмілітарызацыі, павінны быць ачышчаны ад французскіх войск на працягу дзесяці дзён пасля заключэння перамір'я, за выключэннем персанала, неабходнага для аховы і абслугоўвання ўмацаванняў, казарм, ваенных складоў, будынкаў, а таксама за выключэннем часцей, неабходных для падтрымання ўнутранага парадку, колькасць якіх павінна быць вызначана Італьянскай камісіяй пасля ўстаўлення перамір'я.

Артыкул 5. Апрача вышказаных у артыкулах 10 правоў, усё ружомае ўзбраенне і снаражэнне, якое адрознівае да яго і знаходзіцца ў дэмілітарызаваных зонах французскай тэрыторыі і тэрыторыі, мяжуючай з Італіяй, у тым ліку ўзбраенне, якое знаходзіцца ў распарэжанай вайне, якія як і ўказавана вышэй, павінны ачышчацца ўказаную тэрыторыю, павінна быць устараена на працягу п'ятнацігаддзён. Неружомае ўзбраенне, устаноўленае на ўмацаваннях, і ўвесь запас боепрыпасу павінны быць знішчаны на працягу таго-ж часу. Тое-ж самае адносіцца да ўзбраення і боепрыпасу ўсіх крапавішч, якія знаходзяцца на гэтай тэрыторыі.

Далей германскае інфармацыйнае бюро перадае ў вытрымках наступныя артыкулы пагаднення.

Артыкул 6. Устаўляецца, што пасля будучага прадаўжэння ваенных дзеянняў паміж Італіяй і Брытанскай імперыяй, ваенныя і марскія ўмацаванні, а таксама марскія аэроны базы Тулон, Бісерта, Аяч, Оран дэмілітарызуецца да спынення ваенных дзеянняў супроць Брытаніі. Дэмілітарызацыя будзе праведзена на працягу п'ятнацігаддзён такім чынам, што ўсе ваенныя і марскія ўмацаванні, а таксама марскія аэроны базы не будуць у далейшым скарыстаны як з наступальнай, так і з абараніцкай мэтай.

Артыкул 7 і 8 датычаць умоў дэмі-

літарызацыі ўказаных зон усіх сухапутных, марскіх ўмацаванняў і марскіх баз.

Артыкул 9. Указанае, што ўсе сухапутныя, ваенна-марскія і ваенна-паветраныя сілы Францыі павінны быць у пэўны тэрмін дэмабілізаваны і разброены, за выключэннем узброеных сіл, неабходных для захавання ўнутранага парадку, колькасць і ўзброенне якіх будуць вызначаны пазней Італіяй і Германіяй. У Французскай Паўночнай Афрыцы, Сірыі і Сомалі Італьянская камісія пасля ўстаўлення перамір'я прыме па ўваду асобнае значнае наўнасці тут неабходных сіл для падтрымання парадку.

Артыкул 10. Італія зобавязваецца да сабой права ў якасці гаранты ажыццяўлення паўнамоцтва аб перамір'і патрабаваць часткова або поўнай вылучыць наўнасці зброі і снаражэння, якія былі прыменены супроць узброеных сіл Італіі або былі падрыхтаваны для гэтага.

Артыкул 11. Устаўляецца, што ўсё ўзбраенне, снаражэнне і ваенныя матэрыялы, якія астаюцца ў некупаваных французскіх раёнах, будуць заставацца пад Італьянскай або германскай кантроль.

Артыкул 12. Прадугледжваецца, што злучэнні французскага ваенна-марскога флота будуць дэмабілізаваны. Выключэнне складаюць злучэнні, якія неабходны для аховы французскіх калоній. Усе ваенныя караблі, якія знаходзяцца ў аддаленых частках, павінны быць звернуты ў Французскія порты. Італьянскі ўраў зобавязваецца, што ён не намеран скарыстаць у час пераграніччэй вайны злучэнняў французскага ваеннага флота. Ён не намеран таксама мець дамаганні на французскі флот пры заключэнні міру.

Артыкул 13. Прадугледжваецца, што італьянскае камандаванне атрымае весткі аб усіх мінных зарадах.

Артыкул 14. Французскі ўраў абавязваецца не прымаць варожых дзеянняў супроць Італіі і пераходзіць бегству французскіх грамадзян з Францыі ў тую, каб прыняць ухвалу ў варожых дзеяннях супроць Італіі.

Артыкул 15. Абавязвае французскі ўраў пераходзіць адразу на граніцы ваенных караблёў, самалётаў, зброі і ваенных матэрыялаў.

Артыкул 16 і 17. Забараняюць выхад французскага гандлёвага флота з свабоднага і адшываюць артыкулы 11 германа-французскага пагаднення.

Артыкул 18. Прадугледжвае, што ўсім самалётам, якія знаходзяцца на французскіх тэрыторыях ці на тэрыторыях, якія знаходзяцца пад кантролем Францыі, забаронена стартваць. Усе аэрадромы ставяцца пад кантроль.

Артыкул 19. Забараняе часова радыёперадачы на Францыі. Умовы радыёсувязі паміж Францыяй, Паўночнай Афрыкай, Сірыяй і Сомалі вызначаюцца Італьянскай камісіяй на заключэнне перамір'я.

Артыкул 20. Прадугледжвае забяспечэнне транзіта тавараў паміж Германіяй і Італіяй праз некупаваную тэрыторыю Францыі.

Артыкул 21. Прадугледжвае неадкладнае вызваленне ўсіх Італьянскіх ваенных і палітычных вязьленых.

Артыкул 22. Прадугледжвае французскаму ўраду гарантыраваць перадачу ў добрым стане Італіі ўсіх матэрыялаў.

Артыкул 23. Даручае Італьянскай камісіі па ўстаўленню перамір'я ажыццяўленне кантролю над выкананнем пагаднення аб перамір'і.

Артыкул 24. Прадугледжвае пасылку французскай дэлегацыі ў разлічаную Італьянскай камісіяй па ўстаўленню перамір'я.

Артыкул 25. Агаворанае, што пагадненне аб перамір'і ўступае ў сілу ў момант падпісання.

Артыкул 26. Указанае, што пагадненне аб перамір'і астаецца ў сіле да заключэння дагавора аб міры.

Пагадненне можа быць расторгнута Італіяй, калі Францыя не выканае сваіх абавязанняў.

Пагадненне падпісалі маршал Бадоль і армейскі генерал Хюнгьер.

ВЕЛАСПЕДНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ

Звыш 60 летніх веласпедыстаў спартыўнага ордэна Леніна таварыства «Дынама» прынялі ўдзел ва ўсеагульным веласпедным спаборніцтве, якія гэтымі днямі адбыліся ў Мінску. Пераможцамі велогонкі вышэй шэраў мужчын на 100 кілометраў тав. Таралькоў (Масква), шэраў жанчын на 30 кілометраў — тав. Ларыёнава (Масква).

У кросе на 36 кілометраў першым прайшоў гэту дыстанцыю за адну гадзіну 13 мінут 46,6 секунды заслужаны майстар спорта СССР ордананосец тав. Рыбальчэнка (Одэса). Шэраў жанчын пераможца кросу на 18 кілометраў пыхла тав. Ларыёнава (Масква). Яе час — 40 мінут 22,8 секунды.

У Мінску закончылася чацвёрты ўсеагульны веласпедны спаборніцтва таварыства «Бурасенік», прысвечаныя другому ўсеагульнаму фізікультурнаму Парыжскаму ў спаборніцтве на гоначых машынах заваявала камяна гор Тулы, на дарожных машынах — камяна Мінска.

У ліку пераможцаў па асобных дыстанцыях — веласпедны Мінска тт. Пачочвіч, Тройцкі, Паджарва.

ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК ШВЕЙКАЎ

ГОМЕЛЬ (Кар. «Звязды»). З 28 чэрвеня гомельская швейная фабрыка «Комітэтар» спыняецца на двухтыднёвы рамонт. Намечан план правядзення летняга адпачынку рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў на час астаноўкі фабрыкі. 163 чалавекі паедуць у дамы адпачынку, 17 — на курорты і ў санаторыі. Арганізуюцца вытворчыя аэсюрсіі рабочых у Маскву і Ленінград. 50 дзяцей рабочых выедуць у санаторныя лагеры.

Выкананне плана торфзаводамі

НАРКАМАТА МЯСЦОВАЯ ПАЛУНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР НА 24 ЧЭРВЕНЯ (У ПРОЦЕНТАХ)

Заводы	Сутучае заданне	Канечнае заданне
Асіторф	106,6	83,7
Чырвоны сцяг	108,2	69,5
Ім. Орданнікі	132,1	73,5
Ім. Даўмана	130,3	103,3
Дуноры	136,9	100,1
Рэдычэва	79,7	43,6
Міханавічы	151,8	108,6
Баласава	107,3	77,3
Змывіна	112,5	78,5
Савола	107,8	73,5
Лукаса	109,6	82,1
Татарна	105,3	83,4
Давыдаўна	125,0	84,6
Лубінец	101,4	54,6
Кірэньцы	121,3	52,5
«КіМ»	65,5	50,5
Новая Беларусь	118,0	75,5
Хойны Масквы	152,4	100,1
Туголопа	67,6	46,9
Усго на наркамату	114,0	80,0

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

Заява міністра абароны і галоўнакамандуючага літоўскай арміі генерала Віткаўскаса

КАУНАС, 25 чэрвеня. (ТАСС). Сёння ў гутарцы з карэспандэнтам ТАСС міністр абароны і галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал Віткаўскас заявіў:

«Нам, вышэйшаму камандаванню літоўскай арміі, асабліва радэса сустракаць новае пашуенне савецкіх войск, прыбываючых у Літву. Чырвоная Армія — узорная армія, высокакультурная і дысцыплінаваная. Савецкімі войскамі быў аказан усюды радына і шчыры прыём. Вышэйшае камандаванне літоўскай арміі, робячы усё, што толькі можа, каб стварыць савецкімі войскамі ўсе неабходныя ўмовы і дапамагчы іх развіцццю. У гэтых адносінах мы не прытрымліваемся ні пункту, ні літары інструкцыі і робім усё, што можам і воляй можа, каб дапамагчы Чырвонай Арміі. Для савецкіх штабаў і чырвонаармейскіх клубаў адвозіцца лепшыя дамы ў гарадах. Мы стараемся чым толькі можам садзейнічаць савецкай арміі ў Літве як арміі прыяцельнай краіны, забяспечваючы выкананне дагавора ўзаемадапамогі. Літоўская армія павяжа Чырвоную Армію, у яе магутнай узааканале-

най ваеннай тэхніцы бачыць загал сваёй лоспеху. Ваенная тэхніка Чырвонай Арміі, аснованая на сучасным вопыце, адпавядае патрабаванням перагранічнага моманту. Гэта мы мелі магчымасць бачыць пры ўступленні часцей Чырвонай Арміі ў Літву. Усёны агулавацца, што ўвесь састаў Чырвонай Арміі, байцы і камандзіры знаходзяцца на сваіх месцах, агулавацца арганізацыя і добрае веданне справы».

У заключэнне генерал Віткаўскас заявіў: «Дагавор аб узаемадапамозе паміж Савецкім Саюзам і Літвой будзе і далей выконвацца не фармальна, а па сутнасці без усіх задніх мыслей. Літоўская армія і раней была супроць старога сметоўскага рэжыма, але яе ўтрыманьне ваенная дысцыпліна. Цяпер перадавы афіцёрскі састаў паказвае маральную згуртаванасць і адданасць новаму народнаму ўраду, чаго не было ў Літве ніколі. Разам з усім народам літоўскай арміі ўсёды будзе спапраўнаю задачу — служыць не пэўнаму рэжыму, а вызваленаму ад яго пут народу».

Выступленне Чэрчыля

ЛОНДАН, 25 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Ройтэр наведвае, што сёння ў палатне абшчыні з заяваю на пытанне аб заключэнні перамір'я паміж Францыяй і Германіяй выступіў прэм'ер Чэрчыль. Чэрчыль падкрэсліў, што палата абшчыні будзе засумавана лёсам Францыі і выказаў надзею, што Французская імперыя, якая знаходзіцца пад абаронай марскіх сіл, будзе прадаўжаць барацьбу на старане Англіі. Мы спадзяемся, што Французская імперыя стане месцапрабываннем урада, які будзе ўпарта змагацца за перамогу і арганізуе армію вызвалення».

Чэрчыль указаў, што ён не ведае, якія будуць адносіны Англіі з урадам Бардо і ці будзе Англія дазваляе сам традэстаўніка. «Імпер-жа, — падкрэсліў Чэрчыль, — наш павінны кляпоўчыцца аб ратванні нашай краіны і яе дзейснай абароны.

Для безапаснасці Вялікабрытаніі і Брытанскай імперыі рэалізацыя значнае мае лас французскага флота.

Далей Чэрчыль падкрэсліў, што ён з горахч і з'яўляюцца працягчы артыкул 8 пагаднення аб перамір'і, з тэста якога ясна, што французскія ваенныя караблі пераходзяць пад германскі і італьянскі кантроль.

Германскі друк аб далейшых планах барацьбы

БЕРЛІН, 26 чэрвеня. (ТАСС). У сувязі з заканчэннем вайны ва Францыі ў германскай прэсе абмяроўваецца пытанне аб далейшых планах вайны супроць Англіі. Газеты падкрэсліваюць, што вайна ўступіла ў апошняе рашучую фазу».

Вылетэнь «Дынастаўс Дэйчланд» піша, што вайна супроць Англіі з'яўляецца новым і апошнім раззелам вайны, да якой Германія прыступае з усёй рашучасцю. «Астраўная дзяржава ўпершыню за сваю гісторыю выступае адзіна на адзін супроць праціўніка. Сяў над сусветным рэгітам нумар адзін пачынаецца».

НАЛЁТ ГЕРМАНСКІХ САМАЛЁТАЎ НА АНГЛІЮ

ЛОНДАН, 26 чэрвеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі наведвае, што ў ноч на ўчора германскія самалёты зрабілі налёт на Англію. Збіта 5 германскіх самалётаў. У рэзультаце бомбардзіроўкі нанесены пэўначыя страты ўласнасці, належаючай прыватным асобам. Ваенным аб'ектам страт нанесена не было.

Агенцтва Ройтэр наведвае, што 26 чэрвеня германскія самалёты зрабілі налёт на паўночна-ўсходнюю частку Шатландыі. У ралзе рабаў і скінуты бомбы. Збіта тры германскія самалёты. Тры самалёты праціўніка сур'ёзна пашкоджаны.

Прамова прэм'ера Эстоніі Варэса

ТАЛІН, 25 чэрвеня. (ТАСС). Учора з прамоваю па радыё выступіў прэм'ер Эстоніі Варэс (Барбарус). Ён заявіў: «Надзішоў дзень, калі ў Эстоніі зноў тучыцца свабодная праца рабочых. Новы ўраў разумее, што толькі пры дапамозе народа ён зможа выказаць істарычныя заданні».

Далей Варэс асоба сшынуў на дружбе Эстоніі з СССР. «Вызваўшыся ад гнёту расквінчай улады, — падкрэсліў ён, — эстонскі народ ажыў. Ён стаіць побач з сваім верным другам Савецкім Саюзам, і любасная Чырвоная Армія зноў абараніць нашу краіну і краіну Савецкаў. За-

Ключыны мінутай вясення пакт узаемадапамогі даў магчымасць эстонскаму народу жыць у міры і захаванні сваю незалежнасць. Новы ўраў будзе выконваць гэты пакт чэсна і наўхільна.

Мы ведаем, што Савецкі Саюз павяжа самастойнае існаванне кожнага народа як на сваёй тэрыторыі, так і паза ёю. Гэта дае нам вялікую ўнутраную сілу і ўпэўненасць».

У заключэнне Варэс заклікаў грамадзян Эстонскай рэспублікі з патхненнем і радасцю працаваць на карысць прыватнага рэжыму.

Далей германскае інфармацыйнае бюро перадае ў вытрымках наступныя артыкулы пагаднення.

Артыкул 6. Устаўляецца, што пасля будучага прадаўжэння ваенных дзеянняў паміж Італіяй і Брытанскай імперыяй, ваенныя і марскія ўмацаванні, а таксама марскія аэроны базы Тулон, Бісерта, Аяч, Оран дэмілітарызуецца да спынення ваенных дзеянняў супроць Брытаніі. Дэмілітарызацыя будзе праведзена на працягу п'ятнацігаддзён такім чынам, што ўсе ваенныя і марскія ўмацаванні, а таксама марскія аэроны базы не будуць у далейшым скарыстаны як з наступальнай, так і з абараніцкай мэтай.

Артыкул 7 і 8 датычаць умоў дэмі-

ДЗЯРЖЫЦЬРК
(спад імені Горкага)
тэл. 22-725
Сёння — вылікае трынаццаць прадстаўленне ў 8-х аглядаў. Пачатак у 9 гадзін вечара.
Класа ў 12-3 г. веч.
Гародская класа — у 12 г. веч.

Кінастудыя «Савецкая Беларусь» № 27.

ДЗЯРЖАНЫ РУСІ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР БССР
(памяці Яўрэйскага тэатра)
27 чэрвеня
Джон Байтэн Прыстыгі
АПАСНЫ ПАВАРОТ
Пачатак у 8 г. вечара.
Класа ў 12-3 г. веч.

ПАМЯТНАЕ ПЕРШАГА БЕЛДЗЯРЖА АКТУАРА
Гастроль Дзютова Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра.
27 чэрвеня
ПАВЯІ ПРЭКА
Пачатак у 8 г. вечара.
Вілеты ў 8 г. вечара і ў гарадскіх класках.

УПРАДЗІЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЎТВА ПРЫ СНК БССР
2 і 3 ліпеня

АДРЫЦЦЕ ГАСТРОЛЕЙ
ЛЕНІНГРАДСКАГА ВЯЛІКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ІМЕНІ ГОРКАГА
(у памішанні Тэатра оперы і балета БССР).
М. Горкі.

„ДА ЧНІКІ“
Падрабязна ў афісам.
Пачатак у 8 г. вечара і ў гарадскіх класках.
Пачатак у 8 г. вечара і ў гарадскіх класках.
Даведні на тэлефону 24-42.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПАЛІТЭХНІЧНЫ ІНСТЫТУТ
аб'яўляе набор студэнтаў
НА 1940/41 ВУЧЭБНЫ ГОД

ІНСТЫТУТ РЫТКЦЕ ІНЖЫНЭРАЎ ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯХ:

- ІНЖЫНЭРА-БУДАЎНІКОЎ па прамысловому і грамадзянскаму будаўніцтву.
- ІНЖЫНЭРА-БУДАЎНІКОЎ па нафтапрамысловым і вентыляцыі.
- ІНЖЫНЭРА-ЭЛЕКТРЫКА-ТЭХНІКАЎ.
- ІНЖЫНЭРА-МЕХАНІКАЎ па рамонтнай і эксплаатацыйнай аўтамабільнай і трактарнай.
- ІНЖЫНЭРА-ТОРФА-МЕХАНІКАЎ па распрацоўцы тарфяных месцапрабыванняў.
- ІНЖЫНЭРА-ГІДРАТЭХНІКА-МЕХАНІКАЎ.
- ІНЖЫНЭРА-ХІМІКА-ТЭХНОЛАГАЎ СІЛІКАТНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ.
- ІНЖЫНЭРА-ХІМІКА-ТЭХНОЛАГАЎ брадаўнай прамысловасці.

У Беларускае Політэхнічнае Інстытут прымаюцца грамадзяне СССР на ўзросте ад 17 да 35 год, маючы законную сярэдняю адшываю (двасцігодна, рабфак, тэхнікум, вучылішча, ваенныя школы і аб'ёмны праграмы дасцігоддзі) або атрымаўшы атэстат аб скарочанай сярэдняй школе ў парадку аэсюрсіі.

Скончыўшы сярэдняю школу і маючы атэстат выдатнага прымаюцца ў Інстытут без уступных экзаменаў.

Паступаючыя ў Інстытут падвяргаюцца тэстам па праграмах, зацверджаных Камітэтам па справах вышэйшай школы пры СНК БССР.

УВАГА: Паступаючыя на будучыні факультэты падвяргаюцца дадатковым іспытам па чэрвень і рысаванню (у тым ліку і маючы атэстат выдатнага).

Прыём ваку аб заклічанні ў Інстытут праводзіцца з 1 чэрвеня па 1 ліпеня.

Іспыты з 1 па 20 жніўня.

Да заявы павінны быць прыкладаны: падрабязная аўтабіяграфія, атэстат аб скарочанай сярэдняй адукацыі (аўтабіяграфія, аспітат (прад'яўляюцца асабіста), тры фотаздымкі (разам 3х4 см) з ўспарнаўчым подпісам паступаючага, завераныя дзяржаўнававай, даведка аб адноснах да ваенных абавязанняў (для ваеннаабавязаных), даведка аб стане здароўя.

Студэнты забавязваюцца ступіць адзіна існаючых правіл. Іспытарныя забавязваюцца Інтэрнатам.

Семі студэнтаў вылучаюцца на забавязваюцца Інтэрнатам.

Дакументы накіроўваюцца па адрасу: г. Мінск, вул. Пушкіна, 40, дзяржаўнаму Беларускаму Політэхнічнаму Інстытуту.

ПАСТАНОВА
ГАЛОУНАЯ ДЗЯРЖАНІСПЕКЦЫЯ БССР
АД 25 ЧЭРВЕНЯ 1940 Г.

Аб санітарным упарадкаванні вулічнага гандлю па гарадскіх населеных мясцах БССР

На падставе папярэдняга аб дзяржаўна-іспекцыі БССР, зацверджанага паставынаю ЦВК і СНК БССР ад 5 мая 1934 г., Галоўнае дзяржаўна-іспекцыя Паставынае:

- К прадзаву на вуліцах у разнас і разнас дапускаюцца прадукты, якія не падвяргаюцца бы страву пачынанню.
- Асартымент харчовых прадуктаў, дапускаюцца к прадзаву з рук, устаўляюцца гораўна дзям да ўтадненню з дзяржаўна-іспекцыяй.
- Вулічны гандаль з рук харчовымі прадуктамі (пячэныя, пуркеры, здоба, пражы) дазваляецца выключна з вышкленых латкоў.
- Вулічны гандаль з латкоў, цяляжак і з рук дазваляецца ў адвядзеных раўнадзям па ўтадненню з дзяржаўна-іспекцыяй для гэтага мясца даўна ад руку транспарта, выключначы магчымасць павядзення паліцыі, скарочанай атмасферных вод і броду.
- Забараняецца прадзав з латкоў, цяляжак і з рук страву, латкі і расілаваць тавары напэрсана на зямлі, маставых, таварных, у пад'ездах і выступна дамоў і варацка.
- Цяляжкі і латкі павінны быць з прышлі, афарбаваны мясцянай фарбай, мець нумар з надпісам сістэма, а работнікі павінны мець пасведчанне ад сістэмы аб допуску іх да работы.
- Захоўваюцца латкоў, цяляжак, спецыятратні і астаўшыя непранданы прадуктаў на даму прадзавца нацгарычна забараняецца.
- Кожны прадзавец па атрыманых прадуктах павінен штодзённа атрымаваць ад сістэмы забаронна дакументы з укажаным у іх якасці прадуктаў і тэрмін рэалізацыі.
- Продзж прадзавальных наліткаў з бутэлек у летні час тавінен быць забавязаным коладам (льдом) і прадзавцы абавязаны не дапускаць у продзж напіткаў з наўнасна аскалку, мучі і ішт.
- Усе прадзавцы павінны быць у частай белай спецыятратцы, навукаўніка, старанна мыць рукі, шточасячна праходзіць медагляд, даследаванне на бадзілашанне.
- Віноўныя ў на